

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ БІБЛІЯТЭКА БЕЛАРУСІ

ПРАГРАМА

XV Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў

Мінск, 4–5 красавіка 2019 г.

Мінск 2019

АРГАНІЗАТАРЫ:

МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ БІБЛІЯТЭКА БЕЛАРУСІ

ПАРТНЁРЫ:

ПРАЕКТ ЕЎРАПЕЙСКАГА САЮЗА «MOST»

ПОЛЬСКИ ИНСТЫТУТ У МІНСКУ

ЗМЕСТ

План правядзення

XV Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў 5

4 красавіка

Рэгістрацыя ўдзельнікаў 7

Урачыстае адкрыццё 7

Пленарнае пасяджэнне 8

Адкрыццё выставы

«Захавальнікі рарытэтаў» (да 40-годдзя
навукова-даследчага аддзела кнігазнаўства) 10

Секцыя 1

«Тэорыя і метадалогія кніжнай культуры.
Тэндэнцыі кнігазнаўчых даследаванняў» 11

Секцыя 2

«Гістарычныя кнігазборы» 14

Секцыя 3

«Рукапісныя помнікі і архіўныя дакументы як крыніцы
даследавання гісторыі і культуры Беларусі» 18

5 красавіка

Секцыя 4

«Друкаваная кніга XV–XVIII стст.
у айчынных і замежных зборах» 23

Секцыя 5

«Традыцыі беларускай кніжнай культуры
XIX–XXI стст.» 29

Секцыя 6

«Даследаванне правененцый» 36

Секцыя 7

«Роля і месца кнігі ў сучасным
інфармацыйна-камунікацыйным асяроддзі.
Папулярызацыя кніжнай культуры» 40

Падвядзенне вынікаў працы

XV Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў 43

**ПЛАН ПРАВЯДЗЕННЯ
XV МІЖНАРОДНЫХ КНІГАЗНАЎЧЫХ ЧЫТАННЯЎ**

4 красавіка (чацвер)		
Рэгістрацыя ўдзельнікаў Правы бакавы ўваход (хол) 9.00–10.00		
Урачыстае адкрыццё. Пленарнае пасяджэнне Круглая зала (2-гі паверх) 10.00–11.15		
Перапынак на каву Галерэя «Ракурс» (2-гі паверх) 11.15–12.00		
Пленарнае пасяджэнне (працяг) Круглая зала (2-гі паверх) 12.00–13.00		
Перапынак на абед 13.00–14.00		
Праца секцый 14.00–16.20		
Секцыя 1 «Тэорыя і метадалогія кніжнай культуры. Тэндэнцыі кнігазнаўчых даследаванняў»	Секцыя 2 «Гістарычныя кнігазборы»	Секцыя 3 «Рукапісныя помнікі і архіўныя дакументы як крыніцы даследа- вання гісторыі і культуры Беларусі»
Прэс-цэнтр (3-ці паверх, аўд. 308)	Чытальная зала рукапісаў, рэдкай кнігі і старадрукаў (3-ці паверх, аўд. 348)	Зала адукацыйных тэхналогій (3-ці паверх, аўд. 346)
Адкрыццё выставы «Захавальнікі рарытэтаў» (да 40-годдзя навукова-даследчага аддзела кнігазнаўства) Галерэя «Лабірынт», Музей кнігі (3-ці паверх) 16.30–17.30		

5 красавіка (пятніца)		
Праца секцый 9.00–11.00		
Секцыя 4 «Друкаваная кніга XV–XVIII стст. у айчынных і замежных зборах»	Секцыя 5 «Градыцы беларускай кніжнай культуры XIX–XXI стст.»	Секцыя 6 «Даследаванне правененцый»
Зала адукацыйных тэхналогій (3-ці паверх, аўд. 346)	Чытальная зала рукапісаў, рэдкай кнігі і старадрукаў (3-ці паверх, аўд. 348)	Прэс-цэнтр (3-ці паверх, аўд. 308)
Перапынак на каву Галерэя «Лабірынт» (3-ці паверх) 11.00–11.30		
Праца секцый 11.30–13.00		
Секцыя 4 (працяг) «Друкаваная кніга XV–XVIII стст. у айчынных і замежных зборах»	Секцыя 5 (працяг) «Градыцы беларускай кніжнай культуры XIX–XXI стст.»	Секцыя 7 «Роля і месца кнігі ў сучасным інфармацыйна-камунікацыйным асяроддзі. Папулярызацыя кніжнай культуры»
Зала адукацыйных тэхналогій (3-ці паверх, аўд. 346)	Чытальная зала рукапісаў, рэдкай кнігі і старадрукаў (3-ці паверх, аўд. 348)	Прэс-цэнтр (3-ці паверх, аўд. 308)
Падвядзенне вынікаў працы XV Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў Зала адукацыйных тэхналогій (3-ці паверх, аўд. 346) 13.00–14.00		

**4 красавіка
(чацвер)**

**РЭГІСТРАЦЫЯ ЎДЗЕЛЬНІКАЎ
XV МІЖНАРОДНЫХ КНІГАЗНАЎЧЫХ ЧЫТАННЯЎ
9.00–10.00
Правы бакавы ўваход**

**УРАЧЫСТАЕ АДКРЫЦЦЁ
XV МІЖНАРОДНЫХ КНІГАЗНАЎЧЫХ ЧЫТАННЯЎ
10.00–10.40
Круглая зала (2-гі паверх)**

*АДКРЫЦЦЁ
XV МІЖНАРОДНЫХ КНІГАЗНАЎЧЫХ ЧЫТАННЯЎ*

***МАТУЛЬСКІ Раман Сцяпанавіч**, дырэктар Нацыянальнай
бібліятэкі Беларусі, доктар педагагічных навук, прафесар*

ПРЫВІТАЛЬНЫЯ СЛОВЫ:

МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

МІНІСТЭРСТВА ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

**НАЦЫЯНАЛЬНАЯ КАМІСІЯ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ПА СПРАВАХ ЮНЕСКА**

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ

БЕЛАРУСКІ ФОНД КУЛЬТУРЫ

*ЦЫРЫМОНІЯ ЎЗНАГАРОДЖВАННЯ
ГАНАРОВЫХ УДЗЕЛЬНІКАЎ
МІЖНАРОДНЫХ КНІГАЗНАЎЧЫХ ЧЫТАННЯЎ*

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ
10.40–11.15
Круглая зала (2-гі паверх)

СТАРШЫНСТВУЮЦЬ:

СУША Аляксандр Аляксандравіч, намеснік дырэктара па навуковай рабоце і выдавецкай дзейнасці Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, кандыдат культуралогіі (Беларусь)

МІГАНЬ Кшыштаф, прафесар, доктар хабілітаваны (Польшча)

Кірэева

Галіна Уладзіміраўна,
галоўны бібліёграф навукова-
даследчага аддзела кнігазнаўства
Нацыянальнай бібліятэкі
Беларусі
(Беларусь)

«Меня влечет к томам
старинным...»: к истории
создания научно-
исследовательского отдела
книговедения
Национальной библиотеки
Беларуси

Шваціньскі Томаш

(dr Tomasz Szwaciński),
в. а. кіраўніка Інстытута кнігі
і чытання Нацыянальнай
бібліятэкі ў Варшаве,
кандыдат гістарычных навук
(Польшча)

Главные направления
исследований в Отделе
истории библиотек
и чтения Института книги
и чтения Национальной
библиотеки в Варшаве

ПЕРАПЫНАК НА КАВУ
11.15–12.00
Галерэя «Ракурс» (2-гі паверх)

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ

(працяг)

12.00–13.00

Круглая зала (2-гі паверх)

Ярмошына

Алена Уладзіміраўна,
загадчык аддзела фондаў
і абслугоўвання Бібліятэкі
Расійскай акадэміі навук,

Афанасьева

Ірына Уладзіміраўна,
галоўны захавальнік
замежнага фонду Бібліятэкі
Расійскай акадэміі навук
(Расія)

Иностранные издания
из несвижской библиотеки
князей Радзивиллов
в иностранном «фонде Бэра»
Библиотеки Российской
академии наук: опыт
выявления и описания

Ярашэвіч-Пераслаўцаў Зоя
(prof. dr hab. Zoja Jaroszewicz-
Pieresławcew),

прафесар Вармінска-
Мазурскага ўніверсітэта
ў Ольштыне, доктар
хабілітаваны
(Польшча)

Библиотека Жировичского
монастыря: попытка
реконструкции собрания
кириллических печатных
книг

Рагачэўская Кацярына

(dr Ekaterina Rogatchevskaia),
вядучы куратар
усходнееўрапейскіх калекцый
аддзела еўрапейскіх
і амерыканскіх калекцый
Брытанскай бібліятэкі, доктар
навук
(Вялікабрытанія)

Печатные издания
белорусской эмиграции
и диаспоры в фондах
Британской библиотеки

ПЕРАПЫНАК НА АБЕД
13.00–14.00
кавярні (1-шы і 2-гі паверхі)

ПРАЦА СЕКЦЫЙ
14.00–16.20

АДКРЫЦЦЁ ВЫСТАВЫ
«Захавальнікі рарытэтаў»
(да 40-годдзя навукова-даследчага аддзела кнігазнаўства)
16.30–17.30
Галерэя «Лабірынт», Музей кнігі
(3-ці паверх)

СЕКЦЫЯ 1
ТЭОРЫЯ І МЕТАДАЛОГІЯ КНІЖНАЙ КУЛЬТУРЫ.
ТЭНДЭНЦЫІ КНІГАЗНАЎЧЫХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ

4 КРАСАВІКА
14.00–16.20

Прэс-цэнтр (3-ці паверх, аўд. 308)

СТАРШЫНСТВУЮЎЦЬ:

ГАЎРЫЛАВА Славiна Вячаславаўна, загадчык філіяла «Музей беларускага кнігадрукавання» Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка (Беларусь)

ДОЎНАР Ларыса Іосiфаўна, прафесар кафедры бібліятэчна-інфармацыйнай дзейнасці Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, кандыдат педагагічных навук, дацэнт (Беларусь)

Мiгaнь Кшыштаф
(prof. dr hab. Miگوń Krzysztof),
прафесар, доктар
хабілітаваны
(Польшча)

Пути и путешествия книг.
О важном направлении в
исследованиях истории
книжной культуры

**Доўнар
Ларыса Іосiфаўна**,
прафесар кафедры
бібліятэчна-інфармацыйнай
дзейнасці Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта
культуры і мастацтваў,
кандыдат педагагічных навук,
дацэнт
(Беларусь)

Кнігазнаўчая метадалогія
Аляксандра Віктара
Багаткевіча (да 190-годдзя
адкрыцця курса «Усеагульная
бібліяграфія»)

Зборнік «Беларуская кніга
ў кантэксце сусветнай
кніжнай культуры»
(прэзентацыя выдання)

Нець Гжэгаж
(prof. dr hab. Grzegorz Nieć),
прафесар Педагагічнага
ўніверсітэта імя Камісіі
нацыянальнай адукацыі
ў Кракаве, доктар
хабілітаваны
(Польшча)

Гаўрылава
Славіна Вячаславаўна,
загадчык філіяла «Музей
беларускага кнігадрукавання»
Нацыянальнага Полацкага
гісторыка-культурнага
музея-запаведніка
(Беларусь)

Герасімаў
Валеры Мікалаевіч,
кнігазнавец
(Беларусь)

Суша
Ксенія Віктараўна,
галоўны бібліёграф навукова-
даследчага аддзела
кнігазнаўства Нацыянальнай
бібліятэкі Беларусі, магістр
гуманітарных навук
(Беларусь)

Савінаў
Аляксей Аляксандравіч,
малодшы навуковы

Даследаванні чытаньня
ў Чэхаславакіі і Чэшскай
Рэспубліцы. Традыцыя –
сучаснасць – інавацыі

Музей-бібліятэка Сімяона
Полацкага: 25 год у справе
захавання, прэзентацыі
і папулярызацыі кніжнага
збору Нацыянальнага
Полацкага гісторыка-
культурнага музея-
запаведніка

Нацыянальная кніжная
спадчына як гарант
умацавання незалежнасці
і суверэнітэту Рэспублікі
Беларусь

Універсальная
энцыклапедыя як
нацыянальны праект

Президентская библиотека
Республики Беларусь:
история и современность

супрацоўнік аддзела
дакументазнаўства
Беларускага навукова-
даследчага інстытута
дакументазнаўства і архіўнай
справы
(Беларусь)

Пажарыцкі
Міхаіл Багданавіч,
бібліятэкар 1-й катэгорыі
аддзела абслугоўвання
навуковай бібліятэкі
Гродзенскага дзяржаўнага
ўніверсітэта імя Янкі Купалы
(Беларусь)

Пікулік
Алена Мікалаеўна,
старшы навуковы
супрацоўнік Цэнтра
даследаванняў беларускай
культуры, мовы і літаратуры
Нацыянальнай акадэміі навук
Беларусі, кандыдат
мастацтвазнаўства, дацэнт
(Беларусь)

Кавальчук
Галіна Іванаўна,
дырэктар Інстытута
кнігазнаўства Нацыянальнай
бібліятэкі Украіны
імя У.І. Вярнадскага, доктар
гістарычных навук, прафесар
(Украіна)

Педагогические мысли
А.С. Макаренко
и библиотечно-
педагогические рассуждения
Е.И. Хлебцевича:
типологические сходства

В.Ф. Шматаў – мастак,
мастацтвазнавец,
даследчык кнігі

Книговедческие школы
Национальной библиотеки
Украины имени
В.И. Вернадского

СЕКЦЫЯ 2 ГІСТАРЫЧНЫЯ КНІГАЗБОРЫ

4 КРАСАВІКА 14.00–16.20

Чытальная зала рукапісаў, рэдкай кнігі і старадрукаў
(3-ці паверх, аўд. 348)

СТАРШЫНСТВУЮЦЬ:

СЦЕФАНОВІЧ Аляксандр Віктаравіч, загадчык аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (Беларусь)

ЯРАШЭВІЧ-ПЕРАСЛАЎЦАЎ Зоя, прафесар Вармінска-Мазурскага ўніверсітэта ў Ольштыне, доктар хабілітаваны (Польшча)

**Дзярновіч
Алег Іванавіч**,
вядучы навуковы
супрацоўнік Інстытута
гісторыі Нацыянальнай
акадэміі навук Беларсі,
кандыдат гістарычных навук
(Беларусь)

Фларэнтыйскі сабор і малая
царква: дзе ў Крэве маглі
захоўвацца кніжныя
рарытэты?

Мірановіч Марцін
(Marcin Mironowicz),
дактарант гісторыка-
сацыялагічнага факультэта
Беластоцкага ўніверсітэта
(Польшча)

Biblioteka bracka w monasterze
św. Ducha w Wilnie
w XVII–XVIII wieku

**Бачкоўская
Валянціна Рыгораўна,**
дырэктар Музея кнігі
і кнігадрукавання Украіны
(Украіна)

**Палунчанка
Вольга Мікалаеўна,**
саіскальнік Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта
культуры і мастацтваў
(Беларусь)

**Булаты
Павел Юр'евіч,**
выкладчык Інстытута
менеджменту спорту
і турызму, кандыдат
гістарычных навук
(Беларусь)

**Рошчына
Таццяна Іванаўна,**
кнігазнавец, заслужаны дзеяч
культуры Рэспублікі Беларусь
(Беларусь)

**Ахрыменка
Аляксандр Святаслававіч,**
(Охріменко Олександр
Святославович),
асістэнт кафедры гісторыі
старажытнага свету і сярэдніх
вякоў Кіеўскага

Реконструкцыя кнігозбірні
Почаіўскага манастыра
XVII – пачатку XIX ст. крiзь
прызму візітацыйных актiв,
архiвнiх дакументав,
каталогав, сучаснiх
даслiджень

Бiблiятэка нясвiжскага Дома
трэцяй прабацыi i навіцыятау

Парафiяльная бiблiятэка
Ляхавiцкага каталiцкага
касцёла ў XVIII ст.: праблема
даследавання

Зборнiк «Рэха беларускiх
кнiгазбораў: лёсы прыватных
бiблiятэк» (прэзентацыя
выдання)

Biblia Sacra XIII ст. з колекцыi
графана Хрэптовича в Щорсах

нацыянальнага ўніверсітэта
імя Тараса Шаўчэнкі,
кандыдат гістарычных навук
(Украіна)

Сцефановіч

Аляксандр Віктаравіч,
загадчык аддзела рэдкіх кніг
і рукапісаў Цэнтральнай
навуковай бібліятэкі
імя Якуба Коласа
Нацыянальнай акадэміі
навук Беларусі
(Беларусь)

Виртуальная реальность:
к вопросу реконструкции
библиотеки Несвижской
ординации Радзивиллов
второй половины XIX –
январь 1941 г.

Верас

Нэлі Яўгеньеўна,
загадчык сектара
абслугоўвання навукова-
даследчага аддзела
кнігазнаўства Нацыянальнай
бібліятэкі Беларусі
(Беларусь)

Кніжны збор князёў
Вяземскіх у фондах
Нацыянальнай бібліятэкі
Беларусі

Лабынцаў

Юры Андрэевіч,
вядучы навуковы
супрацоўнік Інстытута
славяназнаўства Расійскай
акадэміі навук, доктар
філалагічных навук,

Шчавінская

Ларыса Леанідаўна,
старшы навуковы
супрацоўнік Інстытута
славяназнаўства Расійскай

Творческая лаборатория
протоиерея доктора Григория
Сосны и матушки Антонины
Трос-Сосны

акадэміі навук, кандыдат
філалагічных навук
(Расія)

Раемскі
Юрый Аляксеевіч,
навуковы супрацоўнік
Магілёўскага абласнога
краязнаўчага музея
імя Е.Р. Раманова
(Беларусь)

Герой Советского Союза
О.Ю. Шмидт и его
библиотека в собрании
Могилевского областного
краеведческого музея
им. Е.Р. Романова

СЕКЦЫЯ 3
РУКАПІСНЫЯ ПОМНІКІ І АРХІЎНЫЯ ДАКУМЕНТЫ
ЯК КРЫНІЦЫ ДАСЛЕДАВАННЯ ГІСТОРЫ
І КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСІ

4 КРАСАВІКА

14.00–16.20

Зала адукацыйных тэхналогій
(3-ці паверх, аўд. 346)

СТАРШЫНСТВУЮЦЬ:

ПАЛЯШЧУК Наталля Вікенцьеўна, загадчык аддзела гісторыі беларускай мовы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Беларусь)

СЦЕБУРАКА Анатоль Мікалаевіч, загадчык навукова-даследчага аддзела кнігазнаўства Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь)

Перавалава Наталля Юр'еўна, старшы навуковы супрацоўнік аддзела гісторыі беларускай мовы Інстытута мовазнаўства Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (Беларусь)

Палеаграфічныя асаблівасці рукапіснага помніка старабеларускай пісьменнасці «Арыстоцэлевы вароты»

Чысцякова Марына Уладзіміраўна, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута літоўскай мовы, доктар гуманітарных навук (Літва)

О назидательном разделе псковской редакции Пролога (на материале списка Национальной библиотеки Беларуси 096/4200К)

**Паляшчук
Наталля Вікенцьеўна,**
загадчык аддзела гісторыі
беларускай мовы Цэнтра
даследаванняў беларускай
культуры, мовы і літаратуры
Нацыянальнай акадэміі навук
Беларусі, кандыдат
філалагічных навук, дацэнт
(Беларусь)

**Рудэнка
Алена Мікалаеўна,**
прафесар кафедры
тэарэтычнага і славянскага
мовазнаўства Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта,
доктар філалагічных навук,
прафесар
(Беларусь)

**Дзёрбіна
Галіна Вячаславаўна,**
старшы навуковы
супрацоўнік Цэнтра
даследаванняў беларускай
культуры, мовы і літаратуры
Нацыянальнай акадэміі навук
Беларусі, кандыдат
юрыдычных навук, дацэнт
(Беларусь)

**Валошчанка
Станіслаў Анатольевіч,**
загадчык Музея
стараўкраінскай кнігі

«Статут полацкага брацтва»
як помнік старабеларускай
пісьменнасці

Граматы смаленскіх князёў
у доследах і каментарых

Статут Вялікага Княства
Літоўскага 1529 г.: прававая
традыцыя як фактар развіцця
еўрапейскага права

Локалізацыя побытування
кірылічных спісаків
Єрусалімскага Уставу

Львоўскай нацыянальнай
галерэі мастацтваў
імя Б.Р. Вазніцкага
(Украіна)

Іванова
Людміла Сяргееўна,
вядучы навуковы
супрацоўнік Нацыянальнага
гістарычнага архіва Беларусі
(Беларусь)

Любая
Алёна Аляксандраўна,
дацэнт кафедры гісторыка-
культурнай спадчыны
Беларусі Рэспубліканскага
інстытута вышэйшай школы,
кандыдат гістарычных навук,
дацэнт
(Беларусь)

Сцебурака
Анатоль Мікалаевіч,
загадчык навукова-даследчага
аддзела кнігазнаўства
Нацыянальнай бібліятэкі
Беларусі, кандыдат
гістарычных навук, дацэнт
(Беларусь)

Выкарыстанне кнігі
Мікалая Рэя «Звярынец»
у судовых справах
Гарадзенскага земскага суда
ў канцы XVI ст.

Рэвізія 1631 года (569 кніга
Метрыкі ВКЛ) як гістарычная
крыніца і помнік рукапіснай
спадчыны

Генеалагічныя крыніцы
ў фондзе навукова-даследчага
аддзела кнігазнаўства
Нацыянальнай бібліятэкі
Беларусі

«Лісты да Жазефіны»:
навуковая і рамантычная
кніга на аснове рукапісаў
з фонду Нацыянальнай
бібліятэкі Беларусі
(прэзентацыя выдання)

**Мажэйка
Ганна Мікалаеўна,**
вядучы архівіст
Нацыянальнага гістарычнага
архіва Беларусі, кандыдат
гістарычных навук
(Беларусь)

**Комлева
Таццяна Рыгораўна,**
саіскальнік Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта
культуры і мастацтваў
(Беларусь)

**Лявонцьева
Святлана Іванаўна,**
галоўны захавальнік фондаў
Веткаўскага музея
стараабрадніцтва
і беларускіх традыцый
імя Ф.Р. Шклярава,
кандыдат мастацтвазнаўства
(Беларусь)

**Сарока-Скіба
Галіна Іванаўна,**
выкладчык вышэйшай
катэгорыі Ваўкавыскага
каледжа ўстановы адукацыі
«Гродзенскі дзяржаўны
ўніверсітэт імя Янкі Купалы»
(Беларусь)

Источники по истории
Евангелическо-реформатской
церкви Великого княжества
Литовского и европейский
иренизм XVII века

Воплощение образа книги
в европейской
художественной культуре
эпохи Средневековья

Отражение идейного
содержания и мировоззрения
в орнаменте и его роль
в рукописной книге Ветки

Личность и соборность
в средневековом обществе:
взгляд через призму
рукописных памятников

**Рынкевіч
Вольга Аляксандраўна,**
галоўны бібліятэкар
навукова-даследчага
аддзела бібліятэказнаўства
Нацыянальнай бібліятэкі
Беларусі
(Беларусь)

**Дзямідаў
Аляксей Сяргеевіч,**
студэнт Мінскай духоўнай
семінарыі, магістр
гістарычных навук
(Беларусь)

**Казленка
Аляксей Уладзіміравіч,**
дацэнт кафедры гісторыі
старажытнага свету
і сярэдніх вякоў Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта,
кандыдат гістарычных навук,
дацэнт
(Беларусь)

Гісторыя развіцця
бібліятэчнай справы
Беларусі: даследаванні,
здабыткі, перспектывы

История формирования
канона Геннадиевской
Библии 1499 г.

История «папируса
Артемидора»

СЕКЦИЯ 4
ДРУКАВАНАЯ КНИГА XV–XVIII стст.
У АЙЧЫННЫХ І ЗАМЕЖНЫХ ЗБОРАХ

5 КРАСАВІКА
9.00–11.00, 11.30–13.00

Зала адукацыйных тэхналогій
(3-ці паверх, аўд. 346)

СТАРШЫНСТВУЮЎЦЬ:

ЦИТАВЕЦ Алена Іосіфаўна, загадчык сектара кнігазнаўства аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь)

ШУСТАВА Юлія Эдуардаўна, дацэнт кафедры дапаможных гістарычных дысцыплін і археаграфіі Расійскага дзяржаўнага гуманітарнага ўніверсітэта, старшы навуковы супрацоўнік навукова-даследчага аддзела рэдкіх кніг Расійскай дзяржаўнай бібліятэкі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Расія)

Лаўрык Юры Мікалаевіч,
вядучы навуковы
супрацоўнік Нацыянальнага
гістарычнага музея
Рэспублікі Беларусь, магістр
тэалогіі
(Беларусь)

Асноўныя тэндэнцыі развіцця
кірылічнага кнігадруку
XV – першай паловы XVI ст.

Зварыка Грына Міхайлаўна,
вядучы навуковы
супрацоўнік Нацыянальнага
гістарычнага музея

Партрэт Скарыны.
Нерасчытаная паверхня

Рэспублікі Беларусь
(Беларусь)

Любы

Андрэй Уладзіміравіч,
дацэнт кафедры гісторыі
Беларусі старажытнага часу
і сярэдніх вякоў Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта,
кандыдат гістарычных навук,
дацэнт
(Беларусь)

Паршанкоў

Аляксандр Андрэевіч,
студэнт гістарычнага
факультэта Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта
(Беларусь)

Бондар

Наталія Пятроўна,
загадчык аддзела старадрукаў
і рэдкіх кніг Інстытута
кнігазнаўства Нацыянальнай
бібліятэкі Украіны
імя У.І. Вярнадскага,
кандыдат гістарычных навук
(Украіна)

Самусік

Андрэй Фёдаравіч,
дацэнт кафедры эканамічнай
гісторыі Беларускага
дзяржаўнага эканамічнага
ўніверсітэта,

Візуальная рэпрэзентацыя
дынастыі Ягелонаў
у малітоўніках XVI ст.

Самапрэзентацыя друкароў
кірылічных кніг Вялікага
Княства Літоўскага
XVI стагоддзя

Издания Триодей типографии
Мамоничей и особенности их
экземпляров

Вучэбна-метадычныя выданні
віленскай друкарні
Я. Карцана (1580–1611)

кандыдат гістарычных навук,
дацэнт
(Беларусь)

Губанавя

Вольга Аляксандраўна,
навуковы супрацоўнік
аддзела рэдкіх кніг і
рукапісаў Цэнтральнай
навуковай бібліятэкі імя
Якуба Коласа Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі
(Беларусь)

Шустава

Юлія Эдуардаўна,
дацэнт кафедры дапаможных
гістарычных дысцыплін
і археаграфіі Расійскага
дзяржаўнага гуманітарнага
ўніверсітэта, старшы
навуковы супрацоўнік
навукова-даследчага аддзела
рэдкіх кніг Расійскай
дзяржаўнай бібліятэкі,
кандыдат гістарычных навук,
дацэнт
(Расія)

Цігавец

Алена Іосіфаўна,
загадчык сектара
кнігазнаўства аддзела рэдкіх
кніг і рукапісаў Цэнтральнай
навуковай бібліятэкі
імя Якуба Коласа

Мастацкае аздабленне
«Духоўных размоў святога
айца нашага Макарыя
пустэльніка егіпецкага»
(Вільня, 1627)

Экземпляры киевскаго
издания Апостола 1630 г.
Спиридона Соболя
в собрании Российской
государственной библиотеки

Магілёўскі «Апостал»
Спірыдона Соболя:
асабліва сці друку,
гісторыя асобніка

Нацыянальнай акадэміі навук
Беларусі, кандыдат
гістарычных навук
(Беларусь)

**Курганава
Алена Юр'еўна,**
навуковы супрацоўнік
аддзела старадрукаў і рэдкіх
выданняў Інстытута
кнігазнаўства Нацыянальнай
бібліятэкі Украіны
імя У.І. Вярнадскага,
кандыдат філалагічных навук
(Украіна)

**Некрашэвіч-Кароткая
Жанна Вацлаваўна,**
прафесар кафедры гісторыі
беларускай літаратуры
філалагічнага факультэта
Беларускага дзяржаўнага
ўніверсітэта, доктар
філалагічных навук
(Беларусь)

**Зяленскі
Тадэвуш Віктаравіч,**
калекцыянер
(Беларусь)

**Навуменка
Валерыя Георгіеўна,**
навуковы супрацоўнік
аддзела рэдкіх кніг

Ренесанснi традыцiі та
барокаве новаторство
в художньому оформленнi
ев'їнського та київського
видання Євангелія
Учительного XVII ст.

Анімалістычныя алегорыі
ў вуснапаэтычнай
і кніжнай культуры Беларусі
эпохі Асветніцтва

Изложение Священного
Писания Мартином
Куженецким «оuczystym
wierszem» (Несвиж, 1769 г.)
в библиотеках Беларуси

«Печатано в типографии
Московского
университета»
(по материалам коллекции

і рукапісаў Цэнтральнай
навуковай бібліятэкі
імя Якуба Коласа
Нацыянальнай акадэміі навук
Беларусі
(Беларусь)

**Трыфанава
Наталля Якаўлеўна,**
вядучы навуковы
супрацоўнік аддзела
старажытнабеларускага
мастацтва Нацыянальнага
мастацкага музея Рэспублікі
Беларусь, кандыдат
мастацтвазнаўства
(Беларусь)

**Багданенкаў
Аляксандр Сяргеевіч,**
пастар Царквы Хрысціян
Адвентыстаў Сёмага Дня
г. Барысава РРА
«Канферэнцыя Цэркваў
Хрысціян Адвентыстаў
Сёмага Дня ў Рэспубліцы
Беларусь», магістр багаслоўя
(Беларусь)

**Габрусевіч
Алег Уладзіміравіч,**
пастар Царквы Хрысціян
Адвентыстаў Сёмага Дня
г. Жлобіна РРА
«Канферэнцыя Цэркваў
Хрысціян Адвентыстаў

книг гражданской печати
ОРКиР ЦНБ НАН Беларуси)

Антиминс XVIII в.
из собрания Национального
художественного музея
Республики Беларусь

Место и роль канонического
процесса в теологических
предпосылках
книгоиздательской
деятельности Франциска
Скорины

Специфика богословских
схолий книги Даниила в
Брестской (Радзивилловской)
Библии

Сёмага Дня ў Рэспубліцы
Беларусь», магістр багаслоўя
(Беларусь)

Забродская
Вольга Святаславаўна,
рэдактар 1-й катэгорыі
Мінскага дзяржаўнага
лінгвістычнага ўніверсітэта,
кандыдат філалагічных навук
(Беларусь)

Харык
Арцём Аляксандравіч,
магістрант гістарычнага
факультэта Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта
(Беларусь)

Старадрукі XVI стагоддзя:
геральдычны аспект

«Византия»
и Константинополь
в Торжественнике конца
XVI – начала XVII века:
методологические заметки

**СЕКЦЫЯ 5
ТРАДЫЦЫИ БЕЛАРУСКАЙ КНІЖНАЙ КУЛЬТУРЫ
XIX–XXI СТСТ.**

**5 КРАСАВІКА
9.00–11.00, 11.30–13.00**

Чытальная зала рукапісаў, рэдкай кнігі і старадрукаў
(3-ці паверх, аўд. 348)

СТАРШЫНСТВУЮЦЬ:

АШУЕВА Вера Яўгенаўна, вядучы навуковы супрацоўнік філіяла «Музей беларускага кнігадрукавання» Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка (Беларусь)

КІРЭВА Галіна Уладзіміраўна, галоўны бібліёграф навукова-даследчага аддзела кнігазнаўства Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі (Беларусь)

Суша

Аляксандр Аляксандравіч,
намеснік дырэктара па
навуковай рабоце
і выдавецкай дзейнасці
Нацыянальнай бібліятэкі
Беларусі, кандыдат
культуралогіі
(Беларусь)

Вытокі першага падручніка
на беларускай мове

Першы «Буквар»:
да 400-годдзя выдання
(прэзентацыя выдання)

Коўкель Лілія

(dr Lilia Kowkiel),
супрацоўнік аддзела
польскага біяграфічнага
слоўніка Інстытута гісторыі
імя Тадэвуша Мантэйфеля

З гісторыі культурных
кантактаў сям’і Манюшкаў
з віленскімі кнігарамі
Завадскімі

Польскай акадэміі навук,
кандыдат гістарычных навук
(Польшча)

**Дзенісенка
Алена Пятроўна,**
навуковы супрацоўнік
аддзела рэдкіх кніг
і рукапісаў Цэнтральнай
навуковай бібліятэкі імя
Якуба Коласа Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі
(Беларусь)

**Бярозкіна
Наталля Юр’еўна,**
дацэнт кафедры культуралогіі
і псіхалага-педагагічных
дысцыплін Інстытута
павышэння кваліфікацыі і
перападрыхтоўкі кадраў
установы адукацыі
«Беларускі дзяржаўны
ўніверсітэт культуры і
мастацтваў», кандыдат
гістарычных навук, дацэнт
(Беларусь)

**Корсак
Вольга Валер’еўна,**
выкладчык
Беларускага дзяржаўнага
ўніверсітэта, кандыдат
гістарычных навук
(Беларусь)

Прыжыццёвая спадчына
Станіслава Манюшкі
ў фондах Цэнтральнай
навуковай бібліятэкі
імя Якуба Коласа
Нацыянальнай акадэміі навук
Беларусі

Минск и Минская губерния
в краеведческой литературе
XIX – начала XX века

Книжное наследие
статистических комитетов
пяти белорусских губерний

Касенка

Дзмітрый Віталевіч,
бібліёграф 1-й катэгорыі
Прэзідэнцкай бібліятэкі
імя Б.М. Ельцына,
магістр гісторыі
(Расія)

Лемцюгоў

Дзясніс Мікалаевіч,
мастацтвазнаўца аддзела
рэдкай кнігі Гомельскай
абласной універсальнай
бібліятэкі імя У.І. Леніна
(Беларусь)

Папко

Вольга Мікалаеўна,
саіскальнік Цэнтра
даследаванняў беларускай
культуры, мовы і літаратуры
Нацыянальнай акадэміі навук
Беларусі, кандыдат
гістарычных навук, дацэнт
(Беларусь)

Гарбачова

Вольга Васільеўна,
дацэнт кафедры этналогіі,
музеялогіі і гісторыі
мастацтваў Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта,
кандыдат гістарычных навук,
дацэнт
(Беларусь)

Карты і планы месцностей
и городов Беларуси в фонде
Президентской библиотеки

Работы Павлищевых
в семейной книжной
коллекции Паскевичей

Зборнік «Библиотека
Паскевичей. История длиною
в полтора столетия»
(прэзентацыя выдання)

Альбом з партрэтамі слуг
князёў Вітгенштэйнаў
пэндзля Яна Ксаверыя
Канеўскага (1805–1867)

Адам Міцкевіч і выдавецкія
праекты Яўстафія Янушкевіча
(30–50-я гг. XIX ст.)

Макмілін Арнольд
(McMillin Arnold),
філолаг-славіст, прафесар
(Вялікабрытанія)

Бараноўскі
Андрэй Леанідавіч,
галоўны бібліёграф навукова-
даследчага аддзела
бібліяграфіі Нацыянальнай
бібліятэкі Беларусі
(Беларусь)

Жук
Віталь Мікалаевіч,
старшы навуковы
супрацоўнік Беларускай
сельскагаспадарчай бібліятэкі
імя І.С. Лупіновіча
Нацыянальнай акадэміі навук
Беларусі, кандыдат
гістарычных навук
(Беларусь)

Ашуева
Вера Яўгенаўна,
вядучы навуковы
супрацоўнік філіяла «Музей
беларускага кнігадрукавання»
Нацыянальнага Полацкага
гісторыка-культурнага музея-
запаведніка
(Беларусь)

Вывучэнне беларускіх кніг і
рукапісаў у Лондане: выданні
і людзі

«Коллекция (архив)
эмигрантской печати»
Института истории
Национальной академии наук
Беларуси в фондах
Национальной библиотеки
Беларуси:
библиографический обзор

Издания – ровесники века
в фонде Белорусской
сельскохозяйственной
библиотеки

Заходнебеларускія
падручнікі ў фондах
Нацыянальнага Полацкага
гісторыка-культурнага
музея-запаведніка

Ліс

Марына Маркаўна,
навуковы супрацоўнік
аддзела рэдкіх кніг і
рукапісаў Цэнтральнай
навуковай бібліятэкі імя
Якуба Коласа Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі
(Беларусь)

Слука

Надзея Міхайлаўна,
загадчык сектара
абслугоўвання чытальнай
залы аддзела рэдкіх кніг і
рукапісаў Цэнтральнай
навуковай бібліятэкі імя
Якуба Коласа Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі
(Беларусь)

Скамарошчанка

Міхаіл Мікалаевіч,
загадчык аддзела публікацый
Нацыянальнага архіва
Рэспублікі Беларусь
(Беларусь)

Кірылава

Ніна Міхайлаўна,
загадчык навукова-
экспазіцыйнага аддзела
Брэсцкага абласнога
краязнаўчага музея
(Беларусь)

Беларускія энцыклапедычныя
выданні 1920–1940-х гг.:
невывадзеныя энцыклапедыі

Беларускія праваслаўныя
часопісы Польшчы
ў міжваенны перыяд
(па фондах аддзела рэдкіх
кніг і рукапісаў Цэнтральнай
навуковай бібліятэкі
імя Якуба Коласа
Нацыянальнай акадэміі навук
Беларусі)

Из опыта подготовки
к публикации сборника
документов и материалов
«Белорусский штаб
партизанского движения.
Сентябрь – декабрь
1942 года»

Газетные издания Брестчины
1940–1950-х годов в
документальной коллекции
Брестского областного
краеведческого музея

Раманенкава
Галіна Мікалаеўна,
вядучы навуковы
супрацоўнік экскурсійнага
аддзела Музея гісторыі
архітэктуры Сафійскага
сабора Нацыянальнага
Полацкага гісторыка-
культурнага музея-
запаведніка
(Беларусь)

Шумін
Мікалай Сяргеевіч,
загадчык музея Беларускага
дзяржаўнага медыцынскага
ўніверсітэта
(Беларусь)

Мурашова
Іна Лаўрэнцьеўна,
навуковы супрацоўнік
аддзела рэдкіх кніг і
рукапісаў Цэнтральнай
навуковай бібліятэкі
імя Якуба Коласа
Нацыянальнай акадэміі
наук Беларусі
(Беларусь)

Бараноўскі
Міхаіл Аляксандравіч,
загадчык філіяла
«Літаратурны музей
Максіма Багдановіча»
Дзяржаўнага музея гісторыі

К вопросу истории
создания полоцкой
городской газеты

Уплыў палітыкі беларусізацыі
на развіццё беларускай
медыцынскай кнігі
ў 20-я гады XX ст.

Коллекция миниатюрных
и малоформатных изданий
в фонде отдела редких книг
и рукописей Центральной
научной библиотеки
имени Якуба Коласа
Национальной академии наук
Беларуси

Кнігі перакладаў
Максіма Багдановіча
на замежныя мовы. Гісторыя
пытання і актуальная
сітуацыя

беларускай літаратуры
(Беларусь)

**Куліковіч
Уладзімір Іванавіч,**
загадчык кафедры
рэдакцыйна-выдавецкіх
тэхналогій Беларускага
дзяржаўнага тэхналагічнага
ўніверсітэта, кандыдат
філалагічных навук, дацэнт
(Беларусь),

**Тарасевіч
Ксенія Тарасаўна,**
магістрантка Універсітэта
імя Адама Міцкевіча
ў Познані
(Польшча)

**Багдановіч
Крысціна Віктараўна,**
студэнтка факультэта
прынттэхналогій і
медыякамунікацый
Беларускага дзяржаўнага
тэхналагічнага ўніверсітэта
(Беларусь)

Польскамоўныя творы
ў беларускім кантэксце:
спецыфіка стварэння
і мастацкага афармлення
перакладных выданняў
у Беларусі

Тенденции издания
словарей XXI века
в Беларуси

СЕКЦЫЯ 6
ДАСЛЕДАВАННЕ ПРАВЕНЕНЦЫЙ

5 КРАСАВІКА

9.00–11.00

Прэс-цэнтр (3-ці паверх, аўд. 308)

СТАРШЫНСТВУЮЦЬ:

ВАЙТКАВІЧУТЭ Вікторыя, загадчык аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў Літоўскай нацыянальнай бібліятэкі імя Марцінаса Мажвідаса, доктар гуманітарных навук (Літва)

ЛІСЕЙЧЫКАЎ Дзяніс Васільевіч, намеснік дырэктара Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь)

**Підлыпчак-Майеровіч
Марыя**
(prof. dr hab. Maria Pidłupczak-
Majerowicz),
старшыня праграма
камітэта Карпарацыі
вrocлаўскіх бібліятэкараў,
прафесар, доктар
хабілітаваны
(Польшча)

Rekopis്മienne znaki
własnościowe na drukach
XV–XVIII wieku.
Podsumowanie badań

Вайткавічутэ Вікторыя
(dr Viktorija Vaitkevičiūtė),
загадчык аддзела рэдкіх кніг
і рукапісаў Літоўскай
нацыянальнай бібліятэкі
імя Марцінаса Мажвідаса,
доктар гуманітарных навук
(Літва)

Владельческие знаки
белорусского происхождения
на инкунабулах Литвы

Кжак-Вайс Катажына
(prof. dr hab. Katarzyna Krzak-Weiss),
загадчык кафедры
дапаможных навук і
рэдагавання Універсітэта імя
Адама Міцкевіча ў Познані,
прафесар, доктар
хабілітаваны
(Польшча)

Лісейчыкаў
Дзяніс Васільевіч,
намеснік дырэктара
Нацыянальнага гістарычнага
архіва Беларусі, кандыдат
гістарычных навук
(Беларусь)

Скурко
Паліна Дзмітрыеўна,
навуковы супрацоўнік
аддзела рэдкіх кніг
і рукапісаў Цэнтральнай
навуковай бібліятэкі
імя Якуба Коласа
Нацыянальнай акадэміі
навук Беларусі, кандыдат
гістарычных навук
(Беларусь)

Рошчына
Таццяна Іванаўна,
кнігазнавец, заслужаны дзеяч
культуры Рэспублікі Беларусь
(Беларусь)

Kilka uwag po zakończeniu
projektu poświęconego polskim
rękopisom iluminowanym
XVI wieku powiązanym z
warsztatem Stanisława
Samostrzelnika

«Хто чытае, той спявае, хто
піша, той уздыхае»:
выкарыстанне кніг «Собраніе
припадковъ...» у якасці
нататнікаў парафіяльным
уніяцкім духавенствам
XVIII – пачатку XIX ст.

Беларускія запісы XVII ст.
у старадруках
з найбуйнейшых кірылічных
калекцый Беларусі

Кніжны свет
магілёўскага
мітрапаліта

Жук

Таццяна Іванаўна,
загадчык сектара рукапісаў
аддзела рэдкіх кніг
і рукапісаў Цэнтральнай
навуковай бібліятэкі
імя Якуба Коласа
Нацыянальнай акадэміі
навуک Беларусі
(Беларусь)

Сільнова

Людміла Данілаўна,
вядучы бібліёграф навукова-
даследчага аддзела
кнігазнаўства
Нацыянальнай бібліятэкі
Беларусі
(Беларусь)

Усава

Надзея Міхайлаўна,
вядучы навуковы
супрацоўнік Нацыянальнага
мастацкага музея Рэспублікі
Беларусь
(Беларусь)

Кажамякін

Генадзь Вячаслававіч,
вядучы бібліятэкар
Беларускага дзяржаўнага
педагагічнага ўніверсітэта
імя Максіма Танка,
кандыдат філалагічных навук
(Беларусь)

Дарчыя надпісы на кнігах
са збору У. Дубоўкі
ў фондзе аддзела рэдкіх кніг
і рукапісаў Цэнтральнай
навуковай бібліятэкі
імя Якуба Коласа
Нацыянальнай акадэміі навук
Беларусі

Кнігі з пячаткамі Інбелкульту
ў калекцыі «Бібліятэка
К. Грота ў фондах
Нацыянальнай бібліятэкі
Беларусі»

Неизвестный автограф
Корнея Чуковского
из личного архива Ларисы
Михальчук (Минск).
Из истории детской книги
Беларуси 1950-х годов

Уласныя штампы ў гісторыі
бібліятэкі Беларускага
дзяржаўнага педагагічнага
ўніверсітэта імя Максіма
Танка

**Люцко
Наталля Міхайлаўна,**
вядучы рэдактар
Нацыянальнай бібліятэкі
Беларусі, магістр
педагагічных навук
(Беларусь)

**Тупчыенка-Кадырава
Люцыя Георгіеўна,**
вядучы бібліёграф аддзела
карпарацыйнага
ўзаемадзеяння Нацыянальнай
бібліятэкі Беларусі,
кандыдат гістарычных навук
(Беларусь)

Провененции на книгах
из фонда бывшей Научно-
педагогической библиотеки

Нотные издания и автографы
композитора Уго Эрреры
в фонде редких изданий
Национальной библиотеки
Беларуси

СЕКЦЫЯ 7
РОЛЯ І МЕСЦА КНІГІ Ў СУЧАСНЫМ
ІНФАРМАЦЫЙНА-КАМУНІКАЦЫЙНЫМ АСЯРОДДЗІ.
ПАПУЛЯРЫЗАЦЫЯ КНІЖНАЙ КУЛЬТУРЫ

5 КРАСАВІКА

11.30–13.00

Прэс-цэнтр (3-ці паверх, аўд. 308)

СТАРШЫНСТВУЮЦЬ:

ВАЛЖЭНІНА Святлана Юр’еўна, намеснік дырэктара па навукова-метадычнай дзейнасці Дзяржаўнай бібліятэкі Югры, кандыдат педагагічных навук (Расія)

САПЕГА Таццяна Андрэеўна, загадчык сектара навукова-праектнай работы навукова-даследчага аддзела кнігазнаўства Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі (Беларусь)

Валжэніна Святлана Юр’еўна,
намеснік дырэктара па навукова-метадычнай дзейнасці Дзяржаўнай бібліятэкі Югры, кандыдат педагагічных навук (Расія)

Образ книги в современном информационно-коммуникационном пространстве

Саматый Рэната Стэфанаўна,
загадчык навукова-метадычнага аддзела Навукова-тэхнічнай бібліятэкі Нацыянальнага ўніверсітэта «Львоўская палітэхніка», кандыдат навук па сацыяльных камунікацыях (Украіна)

О популяризации редкой книги в современном информационном пространстве

**Галкоўская
Юлія Мікалаеўна,**
дэкан факультэта
інфармацыйна-дакументных
камунікацый Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта
культуры і мастацтваў,
кандыдат педагагічных навук
(Беларусь)

Электронныя кнігі
і бібліятэкі

**Падпорын
Ігар Геннадзьевіч,**
дацэнт кафедры
міжнароднага бізнесу
Інстытута бізнесу
Беларускага дзяржаўнага
ўніверсітэта, кандыдат
філасофскіх навук, дацэнт,

Печатная і электронная
кніга: два модуля
адносіны чалавека к рэчым

**Садоўская
Кацярына Юр'еўна,**
загадчык кафедры
міжнароднага бізнесу
Інстытута бізнесу
Беларускага дзяржаўнага
ўніверсітэта, кандыдат
філасофскіх навук, дацэнт
(Беларусь)

**Сарна
Аляксандр Янісавіч,**
дацэнт кафедры сацыяльнай
камунікацыі Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта,
кандыдат філасофскіх навук,
дацэнт
(Беларусь)

Аудыякніга ў сістэме
медыапагортвання

Максімава

Людміла Мікалаеўна,
загадчык аддзела абласных
праектаў Муніцыпальнай
аўтаномнай установы куль-
туры Маскоўскай вобласці
«Маскоўская губернская
ўніверсальная бібліятэка»,
кандыдат гістарычных навук,
дацэнт
(Расія)

Лаўрык

Таццяна Анатолеўна,
вядучы бібліёграф
інфармацыйна-аналітычнага
аддзела Нацыянальнай
бібліятэкі Беларусі, магістр
філалагічных навук
(Беларусь)

Чаплева

Вікторыя Юр'еўна,
рэдактар газеты «Вместе!»,
магістар філалагічных навук
(Беларусь)

Сапега

Таццяна Андрэеўна,
загадчык сектара навукова-
праектнай работы навукова-
даследчага аддзела
кнігазнаўства Нацыянальнай
бібліятэкі Беларусі
(Беларусь)

Реализация международного
российско-белорусского
проекта «Под белыми
крыльями»: итоги
и перспективы
сотрудничества

Формы папулярызацыі
віртуальных праектаў у
Нацыянальнай бібліятэцы
Беларусі (на прыкладзе
праекта «На хвалі часу, у
плыні жыцця»: да 100-годдзя
Усебеларускага літаратурнага
аб'яднання паэтаў і
пісьменнікаў «Маладняк»)

Прасоўванне кнігі
як элемента сацыяльна-
культурнай рэабілітацыі
людзей з інваліднасцю

Задачы і прынцыпы праекта
«У госці да кнігі»
Нацыянальнай бібліятэкі
Беларусі

**Станіславенка
Ганна Рыгораўна,**
вядучы метадыст навукова-
даследчага аддзела
кнігазнаўства
Нацыянальнай бібліятэкі
Беларусі
(Беларусь)

Валанцёрскі досвед на
міжнароднай выставе
«Беларусь і Біблія»

**Кавальчук
Тацяна Аляксандраўна,**
аспірант Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта
культуры і мастацтваў,
магістр педагагічных навук
(Беларусь)

Музейныя калекцыі
бібліотек в цифровой
сrede

**Скок
Тацяна Сяргееўна,**
навучэнка аддзялення
«Пачатковая адукацыя»
Ваўкавыскага каледжа
ўстановы адукацыі
«Гродзенскі дзяржаўны
ўніверсітэт імя Янкі Купалы»
(Беларусь)

Белорусские святыни
и их роль в сохранении
национального достояния

**Падвядзенне вынікаў працы
XV Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў**

**5 КРАСАВІКА
13.00–14.00**

Зала адукацыйных тэхналогій
(3-ці паверх, аўд. 346)

ПРАГРАМА

XV Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў

Мінск, 4–5 красавіка 2019 г.

Падпісана ў друк 02.04.2019. Фармат 60x84¹/₁₆. Лічбавы друк.
Гарнітура Таймс. Умоўн. друк. арк. 2,56. Ул.-выд. арк. 0,96. Тыраж 140 экз. Заказ 864.

Выдавец:

дзяржаўная ўстанова «Нацыянальная бібліятэка Беларусі».

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворца,
распаўсюджвальніка друкаваных выданняў № 1/398 ад 02.07.2014.

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворца,
распаўсюджвальніка друкаваных выданняў № 2/157 ад 02.07.2014.

Пр. Незалежнасці, 116, 220114, Мінск.
Тэл. 293 27 68. E-mail: edit@nlb.by.